

Dodatek I

*Chieruwińska Pieśń (Pieśń Cherubinów),
kompozycja Jerzego Juszczuka*

1992. Ilustracja do Pieśni

The musical score is handwritten on six staves. The lyrics are written in Polish below each staff. The score is for voices, likely a choir, with specific parts assigned to different voices based on the staff number.

1. Staff: *Wszystko do mnie przyniesie*

2. Staff: *do naszych głosów*

3. Staff: *wszystko do naszych głosów*

4. Staff: *do naszych głosów*

5. Staff: *do naszych głosów*

6. Staff: *do naszych głosów*

A handwritten musical score for three voices (Soprano, Alto, Bass) on five staves. The vocal parts are written in black ink on white paper. The Soprano part is on the top staff, the Alto part is in the middle, and the Bass part is on the bottom. The music consists of measures separated by vertical bar lines. The vocal parts include lyrics in parentheses below the notes. The Alto part has a circled note in the third measure. The Bass part has circled notes in the fourth and fifth measures. The score is on five staves.

Soprano
Alto
Bass

(Soprano)
Alto
Bass

Wiederholung

This is a handwritten musical score for two voices and piano. The score consists of four systems of music. The top system starts with a forte dynamic (F) and includes lyrics in German: "wir können sie nicht". The second system begins with a piano dynamic (P) and includes lyrics: "wir können sie nicht". The third system starts with a forte dynamic (F) and includes lyrics: "wir können sie nicht". The fourth system starts with a piano dynamic (P) and includes lyrics: "wir können sie nicht". The vocal parts are written in soprano and alto clefs. The piano part is written below the vocal parts. The tempo markings "120 Schenkt 150 Sch." and "120 Schenkt 150 Sch." are placed between the first and second systems. The tempo marking "120 Schenkt 150 Sch." is placed between the second and third systems. The tempo marking "120 Schenkt 150 Sch." is placed between the third and fourth systems.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

Dodatek II

Боевой дневник дроздовца

(22 января 1919 г. — 21 февраля 1919 г.)

Не заглядывая далеко в исторію, возьму событія последних лет, которых сам был свидетелем. В 1916 г. Австрія ведет наступленіе на Италію въ районе Гори... (?), германскія 25 дивізій (по французским сведеніям 30 див.) атакуют Верден, который 51 французская дивизія еле-еле “доблестно удерживает”. Командующиј нашим юго-западным фронтом генерал Брусилов мощным наступленіем на Австро-Германцев на всем своем фронте от реки Припети до г. Черновиц начиная съ 22 мая ст. ст. до 30 августа, т. е. до 3 месяца завоевывает территорію, probabiliter равную 3м теперешним польским воеводствам (Волынскому, Тарнопольскому и Станиславскому) плюс целую Буковину съ г. Черовицами, принадлежащую теперь Румынії, и захватывает 430000 пленных!

Вследствіе чего остановилось наступленіе Центральных держав на Италію и Францію, откуда они перебросили большую часть сил на русскій Восточный фронт. Для помощи Брусилову французы только начали наступленіе на Западном фронте на участки реки Соммы “доблестно предвигаясь вперед на несколько метров”. После этих блестящихъ успехов Брусиловского наступленія поневоле являлась мысль, что было бы если бы одновременно съ Брусиловымъ союзники повели наступленіе на всехъ своихъ фронтахъ: Русские на всем Восточномъ отъ Балтійского до Чернаго моря, а такъ же на Кавказском фронте, где наша доблестная Кавказская Армія заняла всю Арменію почти на 350 в(ерстъ) въ глубину Турецкой территоріи. Французы на всемъ Западномъ и Македонском фронтах, Италія въ Тироле, Англичане въ Месопотамії, какіе были бы достигнуты тогда блестящіе результаты!

По настоянію Государя Императора въ день 9го апреля 1917 года должно было бы начаться одновременно наступленіе союзников на и всех вышеупомянутых фронтах. Безусловно, если въ 1916 г. Брусилов наступленіе совершил один, то 1917 г. был бы блестящим для Русской Арміи, были бы перейдены линіи Западнаго Буга, Вислы страна достигла бы победы. Главнокомандующий Кавказским фронтом Великій Князь Николай Николаевич собирался наступать через всю Анатолію вдоль Черноморского побережья сухимъ путемъ на Царьградъ, что было бы весьма возможно, несмотря на 1200 верстовый путь, такъ какъ на Черном Море господствовал нашъ флотъ, а Кавказская Армія всегда одерживала блестящіе успехи надъ Турками. И в этот момент, когда Россія находилась на кануне достиженія своих національных задач, когда черезъ 5 недель должно начаться общее наступленіе союзников, председатель Государственной Думы Родзянко, совместно съ общественными деятелями: Чучковым, Мамосавым, Керенским устраиваютъ 25 февраля 1917 г. “Великую и Безкровную Революцію”, погубившую Великую Россію и отдавшую её во власть Краснаго Зверя!

Если глубоко во всем разобраться то все фатальная неведенія Россіи, не были случайностью, а были наказаніемъ Божім за почти столетніе грехи нашей милой гнилой интелигенціи, которая всегда свое родное русское, достойное чисто гордости осмеивала, а восторгалась только чужим, иностранным. Которая не имела даже понятія, какъ надо жертвовать своими интересами на благо Родины!

Теперь нам, молодому поколенію, несущему на своих молодых плечах всю тяжесть наказанія Россіи, оставалось или съ честью умереть, что бы наша память была бы чиста передъ будущей Россіей, передъ нашими детьми и внуками, не быть гоголевским Андреем, а только Остоном (?), до конца искавшимъ свою Гашу.

22 января Сведно (?) Гвардейскій полк со своей артилеріей сменяетъ Дроздовскій офицерскій пехотный полкъ (16 ротнаго состава, каждая рота была ядромъ старого гвардейского полка). Операціонной группой принялъ командованіе Гвардейскій генерал Тилло.

23 января махновцы оттесняют гвардейскую пехоту и занимаютъ д. Пологи и деревню Воскресенку, вследствіе этого

фронт оттягивается на юго-восток на верст 40 и идет по линії: село Кириловка, далее по замерзшей речушке Калской на деревню Гусарку (против Конских Раздар, занятых противником), ст. Мегедовъ — Гайтур. Это была не особенно чувствительная неудача, такъ какъ владея узловыми станціями Верхне — Такмакъ и Цареконстантиновка мы по железной дороге: ст. Волноваха, Цареконстантиновка, Верхне-Такмакъ — Феодоровка — Мелитополь, поддерживали сообщеніе между Крымом и Донской Областью. Бывшій 23 января с разъездом, в районе Полог, поручик Добржанскій, мой однополчанин по Старой Императорской Арміи, рассказывалъ о виденном имъ интересном случае изъ боевых действій вокруг этой станції: Во время наступленія махновского цепи на Пологи въ нескольких верстъ отъ станції стоял на железнодорожному пути нашъ броневой поезд съ двумя орудіями и обстреливал противника, вдругъ со стороны Пологъ идет на встречу броневому поезду пустой паровозъ,пущенный изъ станції большевицки настроенными железнодорожными рабочими. Броневой поездъ, стоявшій на мнете (?), начинает брать сильный ход, что бы уйти отъ налетающаго на него паровоза, на железнодорожном полотне, которое было очень высокимъ, всего въ несколько десятков сажен от броневаго поезда карьером мчатся два козака, т. к. изъ высокой насыпи они не могли соскочить с полотна. Таким образомъ броневой поездъ наганяет мчащихся по полотну Казаков и сам въ свою очередь, настигается паровозом, казалось крушеніе неизбежимымъ, тогда броневой поезд начинает стрелять из орудій в паровоз и после третьего выстрела разбивает его снарядомъ, лошади в это время падают на полотно от разрыва сердца — сцена прямо из романа Жюль Верна.

С 25 января по 21 февраля стоимъ въ деревни Гусарка. Противник находится от нас в 5-6 верстах в д. Конские Раздоры. По середине этих деревень протекает малюсенькая речка Конская. Днем по этой речке занимаем позицію совместно съ баталіоном гвардейских стрелков и баталіоном формируемой 2й гвардейской дивизіи, ночью же уходим в деревню, выставляя на речке Конской только сторожевые заставы. У махновцев начала действовать очень метко их артилерія, повидимому Махно мобилизовал старых артиллерийских наводчиков. 2го февраля после успешного боя

махновці вибивають нас из Гусарки, отступаєм за 12 в. на станцію Бульманку, последуючій день виступив 6 ч. утра из Бильманки к 3 часам дня занимаем обратно Гусарку, причем я съ казаком Машенко своевременно успели предупредить едущую на подводах роту л-гв. Московского полка о том, что впереди от них в несколько десятках сажен сидить в засаде сильная махновская цепь с пулеметами. Предупрежденные московцы избежали засады и своевременно разсыпались в цепь.

15 февраля началась настоящая весна, и крестьяне выходят в поле пахать. В этот день полк, после упорного боя был выбит махновцами из д. Гусарки, но на следующій день 16 февраля совместно с гвардейским стрелковым батальоном и торой формируемаго л-гв. Московского Полка, занял деревню и стал по старым квартирам.

За месяц совместных действій 2го офицерского кавалерійского полка генерала Дроздовского и формируемыми гвардейскими частями сказалась разницами между ними. Пехота гвардії, составленная из мобилизованных крестьян, не отличалась стойкостью в бояхъ о подвергалась махновской пропаганде. Был случай, что стоящая застава гвардейских стрелков, забрала своего офицера и перешла къ махновцам въ д. Конские Раздоры. Зато хозяйственная часть гвардейских частей была поставлена образцово, все солдаты были хорошо обмундированы, экопированы, своевременно получали жалованіе, каждый день ротныя кухни готовили сытый обед, за все продукты населенію сейчас же платили деньгами, последнее особенно очень нравилось крестьянам и они говорили: "если бы все "kadety" (так в начале 1919 г. крестьяне называли добровольцев) так платили за продукты, как гвардейцы, то мы все бы были за "kadet". Гвардейская артилерія была хороша в боевом отношеніи, хозяйственная часть тоже поставлена образцово. 2ой офицерский кавалерійский полк в этом отношеніе представлял как раз обратное явление. Офицеры и добровольцы отличались замечательной стойкостью, в бояхъ ложив спать оружіе около себя, никакое (?) не могло ихъ ошеломить и сломать. Все как один человек были проникнуты сознаніем, что личшим способом обороны есть наступленіе на противника. Зато хозяйственная часть была поставлена отвратительно. Жалованіе

офицеров достигавшее всего на всего 300 руб. в месяцъ (цена 8 пудов белой муки) выдавалось с опозданіем на 2, а некогда и более месяцев, эскадронных кухонь совершенно не существовало, обмундированія конечно не получили ни какого, вся тяжесть продовольствія людей и лошадей полка, естественно, ложилась на крестьян, которым офицеры о добровольцы, не получая жалованія и продуктов, не имели возможности ничего платить. Такое явленіе, естественно, вызывало озлобленіе населенія и долгаго стоянія по квартирам крестьяне боялись, как саранчи. Тогда я убедился, что в гражданскую войну, помимо всяких политических программ, чтобы иметь симпатію населенія своей страны, войска должны за все продукты самым тщательным образом расплачиваться наличными с населеніями.

20 февраля принимаю командование 2м взводом состоящим из кубанских козак. С фронта приходят неутешительныя сведенія: большевики, пройдя всю "Украину", подходят на помощь к Махно. Перед нами замечены по показанію Бленных(?) части 5го стрелковаго полка Красной Арміи. Это известіе очень непріятное, так как с нами уже нет безпобедных пеших дроздовцев и, если получим подкрепленія, то при первом сильном наступленіи противника будем не в состояніи удержать нашу теперешнюю линію фронта, прокрывающую железнную дорогу: Верхній Такмак, Волновка и принуждены будем отступать через Мелитополь и Крым к Перекопу, Чингаусу и Геническу, утратив сообщеніе сухим путем с Донской областю.

Владимир Владимирович Лызов

Autor pamiętnika Włodzimierz Łyzłow, syn Włodzimierza i Julii z Wiewiórowskich w 1919 r. wstąpił do Ochotniczej Armii gen. Drozdowskiego, wspierającej działania armii gen. Denikina w okolicach Morza Czarnego. Publikowany fragment „Dziennika Drozdowca” jest częścią zeszytu, sygnowanego przez autora „1b”. Oprócz niego zachowały się dwa inne, niekompletne zeszyty rękopisu, w sumie 55 stron. Ponadto zachowało się jeszcze kilkanaście stron luźnych notatek Łyzłowa, przeważnie wypiski z różnych źródeł, m.in. „Zapiski białogwardyjca”, „Очерки русской смуты”. Cenną pracą W. Łyzłowa jest także szkic o Puszczy Białowieskiej, publikowany w piśmie „Bielski Hostinec” 2003, nr 23.

Dodatek III

Сямейная абрачная вёскі Шчыты

Абрады і песні пры нараджэнні чалавека

Жанчына, якая рыхтуеца ў радзіць, у сям'і, у сваякоў, суседзяў і знаёмых карыстаеца ўсеблівай пашанай. У хаце забараняеца ёй выконваць цяжкія работы, ці перажываць непрыемнасці. Паводле звычаяў перасцерагаеца яе перад многімі небяспечнымі паводзінамі, якія ў будучыні могуць пашкодзіць ёй і будучаму яе дзіцяці. Нельга ёй, напрыклад, глядзець праз дзірку ад ключа ў дзвярах ці праз нейкую шчыліну, бо дзіця будзе касое. Суседзям нельга адмовіць цяжкарнай, калі яна прыйдзе да іх чаго-небудзь пазычыць, бо ў іх хаце завядуеца мышы.

Калі ў сям'і мае нарадзіцца першае дзіця, пажадана, каб гэта быў сын, бо для бацькоў гэта гонар, што не будзе зводзіцца сямейнае прозвішча. Пры гэтым уласбляеца і тое, што жыццё мужчыны ў многім лягчэйшае ад жаночага жыцця і таму нараджэнне хлопца і да сёння ўспрымаецца з большым задавальненнем.

Некаторыя вопытныя старэйшыя жанчыны часта варожаюць цяжкарнай, ці народзіць яна сына ці дачку. Варажба адбываеца па знешнім выглядзе цяжкарнай, па яе здароўі і па спецыяльных прыкметах, напрыклад: калі цяжкарнай загадваеца сесці на падлозе, а потым самастойна ўстаць, яна пры гэтым падпіраеца рукамі. Калі спачатку яна падапрэцца левай рукою, дык народзіць сына, а калі правай — дачку. Такія здагадкі часта збываюцца, а бывае і так, што яны разчароўваюць бацькоў.

Праз нейкі час перад родамі бацькі дзіцяці абмяркоўваюць,

каго ўзяць за кумоў. У кумы даўней прасілася багатых і паважаных людзей. Маглі імі быць сваякі бацькоў дзіцяці, добрыя суседзі ці проста знаёмыя. Аднаго з кумаў часта прапануе маці дзіцяці, другога бацька. Паводле абряднасці кумоў выбіраецца часта вясёльых і півучых, каб на хрысцінах яны весялі гасцей і гаспадароў і каб іх хрышчонае дзіця ў сваім жыцці мела таксама многа весялосці.

Калі ўжко дзіця шчасліва прыходзіць на свет, гэта ў сям'і выклікае вялікую радасць. Раней роды на вёсцы прымалі не акушэркі ці доктар, а *бабкі*. Такімі *бабкамі* былі старэйшыя жанчыны, якія ўмелі абыходзіцца з парадухай пры родах, завязваць дзіцяці пупавіну, пакупаць яго і заапекавацца парадухай. *Бабкі* мелі вяліку паshanu ў сваім асяроддзі. Пасля родаў іх абдорвалася такімі хатнімі харчавымі прадуктамі як цукар, мука, яйкі ці сала. Частаваліся таксама віном ці гарэлкай і добрай закускай.

У першы святотны дзень пасля нараджэння дзіцяці адбываліся адведкі. У адведкі прыходзілі і зараз прыходзяць выключна жанчыны — маладзіцы: сваячкі, суседкі і сяброўкі бацькоў дзіцяці. Адведніцы калісь прынослі з сабою ў адведкі муку, цукар, каўбасы, яйкі і гарэлку. Цяпер нясецца адзенне для дзіцяці, падарак для парадухі, нешта таксама для выпіткі і якоесь смачнае пячэнне з муکі.

Сабраныя адведніцы супольна з гаспадарамі дому весела праводзяць некалькі гадзін гасціны. Госці спываюць вясёлыя песні, у якіх складаюць самыя добрыя пажаданні нованараджанаму дзіцяці і яго бацькам. Вечарам падхмеленыя адведніцы са спевам вяртаюцца дадому.

Праз два-тры тыдні пасля адведак адбываюцца хрысціны. Да хрысцін гаспадары дому рыхтуюцца асабліва старанна. Рыхтуюць яны многа добрай закускі і гарэлкі. Раней за ўсіх на хрысціні запрашаецца кумоў, а потым іншых гасцей, а між іншым адведніц з іх мужкамі. Найважнейшую ролю на хрысцінах спаўняюць кумы. Перад гасцінай яны вязуць да хрысту дзіця. Перад гэтым кума адзявае ў купленае ёю спецыяльнае хрысціннае адзенне. Прыйбірае зелянінай і стужкамі пакрываала, якім накрываеца дзіця. Дзіця ўрачыста выносіцца з хаты да хрысту. У гэтым мамэнце бацькі дзіцяці стараюцца выканаць хрысцінны звычай. Пад галоўку дзіцяці кладуць кніжку або сшытак — каб дзіця добра вучылася. На парозе

хаты кладуць шклянку або талерку, якія нагамі разбіваюць хрышчоныя баўкі на шчасце дзіцяці.

Пасля павароту ад хрышчэння дзіцяці, баўкі знарок пытаюць у кумоў, як іх дзіця называецца. Гэтыя адказваюць, што Ціхон, каб іх дзіця было спакойнае. Пасля прыходу гасцей у вызначаны час пачынаецца гасціна. Прыйсунтыя на ёй госці сядают за сталы, а кумы сядзяць у кутку пад абразамі. Кум благаславіць баўкоў з іх нованараджаным дзіцём, ўсе госці ўстаюць і выпіваюць першую чарку гарэлкі. Падхмеленая крыху госці пачынаюць співаць розныя песні, у якіх адлюстроўваецца самы пір, а таксама ўсхваляеца галоўных яго ўдзельнікаў: гаспадара, яго жонку і кумоў.

У песнях прысвеченых кумам чуецца пажаданне з іх боку ўсякага шчасця нованараджанаму і асвятляючы ўзаемныя адносіны кумы з кумам. Кум просіць у Бога долі-шчасця дзіцяці. Падобныя пажаданні выказваюцца з боку кумы:

Кума на куті сіела
Хорошу піесню спіла
Пэршую — хрысцінную,
Другую — вэсіельную.
Ой, дай Божэ, тому дітяті
Хрысціны скакаті
І вэсіеля дождаті.

Традыцыйнай на хрысцінах у Шчытатах ёсьць каша або куця. Недзе ў палаўніне хрысцін гаспадары дому разам з кумамі рыхтуюць кашу. У прыгожы паўмісак насыпаюць якойсьці кашы, упрыгожваюць яе каляровымі цукеркамі і ставяць настале насупраць кумаў. Госці пачынаюць співаць песню *Городэц*. Песня спачатку співаецца баўкам, кумам, а потым усім гасцям:

Ой, чый то город нэ городжаны,
Нэ городжаны, нэ обсаджаны,
То Ванін город, нэ городжаны,
Нэ городжаны, нэ обсаджаны.

Ваня спявае сваёй жонцы:
Пу́йдэм Олечка загородімо,
Загородімо і обсадімо,
Поб'емо коле, все дубовое,
По сэрэдні ве́се золотое.

Кожны госць, якому спявалася песню, пачынаючы ад родных бацькоў і кумоў дзіцяці, на кашу кладзе давольную суму грашэй. Сабраныя гроши бацькі выключна выкарыстоўваюць на патрэбы дзіцяці.

Хрысціны працягваюцца да позняй ночы. На другі дзень пасля поўдня гаспадары зноў склікаюць сваіх гасцей на так званыя *паправункі*, якія працягваюцца зноў некалькі гадзін. Пасля таго гості развітваюцца з гаспадарамі, тыя даюць ім гасцінцы.

Ад паяўлення чалавека на свет многа ю́кавага гавораць дзіцячыя песні. Яны падзяляюцца на два тыпы: песні — калыханкі і ўласныя дзіцячыя песні.

У песнях-калыханках адчуваецца якбы адлюстраванне жаночай матчынай душы. Каб суцешыць немай ласкай дзіця, маці спачатку апісвае адушаўлённыя прадметы, а потым пераходзіць да неадушаўлённых. Песні пра ката апісваюць яго клопаты — турботы для дзяцей.

А на кота — ворката
На малютку — сон — дрымота
А брысьс кажэ, нэ ворчы,
А діятак спі — мовчы.

Пошов котік у ліесок
Прынесті малютці орыешок.

Як пацяшальныя песні ў Шытах характэрныя такія:

Тосі, тосі лапкі
По́йдэм до бабкі
Бабка дасць пірожка
І насадіт на рожка.

Ой, ты котэ, котэ
Наш хлопець спаті хочэ.
Як ты котэ п^уойдэш вон
То до хлопця прыйдэ сон.

Ходіт заець по капусті
Носіт ляльку в біелуй хусті.
Постуй зайку, oddай ляльку,
Нэ постою, маеш свою.

Люлі, люлі, люленькі
Прылетілі гуленькі [голубы]
Сталі вони сокотаті
Нэма чого Олі даті
Сталі вони говорыті
Чым дітінку накорміті.

Люлі, люлі, люлі
Прылетілі куры
Сталі куры сокотаті
Нэма чого Касі даті
Чы горошку трошку,
Чы ячмэньку жмэньку,
Чы пухову пэрынку,
Чы шчасліву годінку.

Дзіцячыя песні дзелянца на дзве группы: песні, якія суцяшаюць дзеяцей, калі яны не спяць і песні, якімі пацяшаюць сябе ўжо самыя дзеяці, выйшаўшыя з дзіцячага ўзросту. Песні першай группы падобныя да песенъ-калыханак. Песні другой группы розняцца ад папярэdnіх сваім зместам. Такія песні часта прадстаўляюць свой зварт да сонца, да дажджку:

Дожджык, дожджык нэ падай,
Мы по^тедэм на Іордан
Богу помоліцца, Хрысту поклоніцца
Есць у Бога сірота, одчыняе ворота.

Вясельныя абрады і песні

На Беласточыне, у залежнасці ад раёну, вясельная тэрміналогія бывае рознай. Напрыклад у маёй вёсцы Шчыты першым момантам вяселля ёсьць *сватанне*. Раней адбывалася яно тады, калі бацькі хлопца вырашаць, што іх сыну пара жаніцца і тады яны аб гэтым паведамляюць свайму сынус. Калі сын быў згодны жаніцца з прапанаванай яму дзяўчынай, тады бацькі шукалі свата, якога пасыпалі ў *допытлы* ў дом дзяўчыны. Калі сын не згаджаўся з выбарам будучай жонкі бацькамі, тады яму прыпадала роля гэтага выбару. Здаралася і так, што бацькі станоўча забаранялі сынус жаніцца з дзяўчынай, якая была бедной або непрыгожай. Яны былі і прычынай, што сын заставаўся старым кавалерам.

Калі наступіў выбар дзяўчыны, пажадалася сватанне. Даручалася яно старэйшаму мужчыне, жанатаму. Такі сват мусеў быць размоўны і хітры. Прыйшоўшы ў дом дзяўчыны, ён размаўляў спачатку з бацькамі, а потым з ёю. Калі ўсё даходзіла да згоды, свата частавалася ў дому дзяўчыны і тады прапанавалася адбыць *зговор — лады*.

На *лады* ехаў жаніх са сваім бацькамі і сватам. Там абмяркоўвалася канчатковое спадабанне маладой пары і дамаўлялася адносна пасагу дзяўчыны. Справа вызначэння вялікага пасагу часта была прычынай, што вяселле не даходзіла да скутку. Пасаг прапанаваны хлопцам і яго бацькамі быў важнай справай у наладжванні вяселля і таму *лады* адбываліся ў выключнай таямніцы. Калі *лады* даходзілі да скутку, тады афіцыйна абвяшчалася вяселле. У царкве чытаецца запаведзь пра жаданне ўступлення ў шлюб дадзенай пары.

У суботу перад вяселлем малады са сваім старшым сватам едуць да маладой па *вяячальну сарочку*. Там ім падрыхтоўваюць пачастунак. Пасля пачастунку старши сват маладога просіць у старшай дружкі маладой купіць сарочку. Яны таргуюцца за выкуп, а калі дойдуць да згоды, зноў выпіваюць і гасцююць. Пасля таго малады са сватам вечарам вяртаюцца дадому.

Рана ў нядзелю пачынаецца вяселле. У дамах маладой і маладога рыхтуецца вясельную гасціну. Збіраюцца вясельныя госці. Старшая дружка з іншымі дзяўчынатамі — дружкамі прыбираюць маладую. Асабліва ўрачыста накладаюць ёй *вянок — вэлён*.

Гэтыя ж дзяўчата белымі вяночкамі са стужкі ўпрыгожанымі зелянінай прыбіраюць вясельных сватоў — хлопцаў, прышываючы вяночкі на левай кляпе пінжака. Даўней старшаму свату прышывалася белую шырокую стужку, якую перавешвалася праз левае плячо. У гэты час вясельнай падрыхтоўкі весела іграюць музыкі. Вакол хаты пад вокнамі і ў сенях збірающа *вясельнікі* ў ліку замужніх жанчын, дзяўчат і дзяцей. Жанчыны і дзяўчаты спываюць маладой песні, стараючы імі выклікаць ў ёй слёзы:

Як у полі жыто зазэлёніело,
То у Ліды сэрце закамэніело.

Діевкі співают, вона нэ плачэ,
Музыкі грают, вона нэ скачэ.

Дайтэ цібулі натэрті очы,
Нэхай поплачэ хоч до пувночы.

Пасля поўдня маладая ці малады з гасцініцай, кожны ў сваім доме, садзяцца за падрыхтаваныя сталы. Маладых садзяць на лаве пад абразамі, падсцілаюць на лаве кажух у знак пажадання ёй заможнасці ў жыцці. Вясельны маршалац, які раней сватаў маладых, прапануе іх бацькам благаслаўленне.

Татулю, матулю!
Благославіётэ нашых молодых,
Попросітэ за стул сіесті і обіед з'есті
І до Божага дому заіехаті.

Найчасцей благаславіць сваё дзіця бацька:

Нэхай тэбэ діетятко Буг благословіт
І всіе святыя, добрыя людэ.

Пачынаеца гасціна, якая працягваецца не больш як адну гадзіну. Іграюць музыкі, а вясельнікі пачынаюць спываць:

Спомагай батэнъку,
Спомагай матэнъко
Воламі, коровамі
Біелымі долярамі [талярамі]
Чырвонымі чырвоницямі.

Іх спеў ізноў спыняе вясельны бацька, звяртаючыся да дачкі —
маладухі:

Нэхай тэбэ доныку Буог споможэ
І всіе святыя, людэ добрыя.

Тады вясельнікі зноў пачынаюць сваю песню:

Колесом сонечко ў гору іедэ,
Молода Оля до шлюбу іедэ.

Ой, іедэ іедэ вжэ й одіжджае
Просіт батэнъка на спомагане.

На пастаўленую перад маладой накрытай сурвэткай талерку
спачатку бацькі, а потым усе госці кладуць на спомагане, а з-за
дзвярэй нясецца тады такая песня:

Ой, заржалі вороны коні на дворыё
Ой, забрашчалі чырвончыкі на століё.

Заплакала молодая Оля в коморы
Прыклоніўшы головку к столові.

* * *

Застукалі вороны коні на дворыё,
Зазвініелі золотые кубкі на століё.

Як учула молода Оля ў коморы,
Ой, упала своюй матулі ў ногі.

Ой, нэ оддай мэнэ матулю шчэ з рочок
Нэхай я зношу сва́йной рутъяны віnochok.

Ой, носіла, мое дітятко, носіла,
Што суботоньку пару віnochку увіла.

Як жэ ж тэбэ, мое дітятко, нэ даті.
Прыіехалі такія гості, што узяты.

Маладая нізка пакланяеца ўсім спамагальнікам. У песні не выпадкова ўспамінаеца чырвончыкі на століе. Гэта водгук старадаўняга звычаю выкупу маладым дзяўчыны з яе роду.

Пасля спомаганя госці выходзяць з-за сталоў. Хрышчоная маці ўручает маладой вянчальную, прыгожа прыбраную ікону. Такую ікону раней прыбіралася вышытым дружкамі ручніком або прыгожымі каляровымі кветкамі з паперы і зялёнымі галінкамі хатній кветкі — папараці. На ікону кладзеца і зараз вянчальная свечкі маладой і маладога. Іх таксама ўпрыгожваеца зелянінай і белымі какардамі.

На панадворку маладую праводзяць яе бацькі. Яны трыв разы абыходзяць яе, абсыпаючы зернямі збожжа і кропячы свяцонай вадою. Маладая кланяеца ім нізка, а пацалаваўшыся садзіца на возе. З рук старшай дружкі бярэ цукеркі і кідае іх вясельнікам. Раней кідалася і мучное пячэнне і цяпер гэта яшчэ называеца гуской. Вясельнікі збіраюць гускі, а маладая кланяеца ім нізка трыв разы і стоячы на возе даязжджает да вуліцы. Такім чынам яна жадае, каб яе сяброўкі таксама хутка выйшлі замуж. У момант ад'езду можам пачаць песню, якая ў маладой выклікае слёзы:

Вышла Олечка за воротэчка
Россыпала бульбы,
Вжэ мінаюцца, вжэ мінуліся
Дівоцькія гульбы.

Вышла Олечка за воротэчка,
Россыпала карты,
Вжэ й мінаюцца, вжэ мінуліся
Дівоцькія жарты.



200. Wyjazd narzeczonej do ślubu, obraz Piotra Pawluczuka, olej, płótno

Маладая і малады да шлюбу едуць асобна. У царкве спачатку адбываюцца запісы маладых, а потым вянчанне. Важную ролю ў час вянчання маладых адыгрываюць такія асобы, як: старшая дружка, старшая *свянъка* збоку маладога, якою бывае замужная жанчына сярэдніх гадоў і старшыя *сваты*. Апошнія у час вянчання трymаюць вянцы над галовамі маладых. Нельга іх мяняць у другую руку, бо лічыцца, што жыццё маладых можа змяняцца на горшое. У момант, калі маладых абводзіцца кругом аналоя, маладая стараецца цягнуць за сабой палаценца, падасланага маладым пад ногі, каб гэтым самым яна пацягнула за сабой хутчэй замуж сябровак. Калі ў час вянчання згасне свечка аднаму з маладажонаў, лічыцца, што тая асoba хутка памрэ.

З вянчання маладыя вяртаюцца ў дом маладой ужо разам. Па дарозе весела іграюць музыкі. На парозе вясельнай хаты іх вітаюць бацькі з хлебам і соллю. Віншуюць іх з законным бракам, выпіваюць па румыць гарэлкі і запрашаюць усіх у хату. Госці і маладыя сядают за падрыхтаваныя вясельныя сталы і пачынаюцца вясельны пр.

Момант прыезду маладой пары са шлюбу адзначаеща пахвальнаў
песня:

Вышла з-за ліесу хмара
Сіела за столом пара
Обое рувнюсенькі
Обое гожусенькі
Як ружовы квіеты
Е на што погледіеті.

У песнях прысвечаных маладой выказваеща яе смутак па
бацьках і па роднай хаце. Яна сумуе таму, бо не ведае, які будзе яе
лёс замужкам:

Вышла Олечка за воротэчка,
Пуод каліною стала.
Рукі згорнула, тяжко ўздыхнула
Гуорко заплакала.

Прышов до ейі батэнька іе
Чого діетя плачэш.
Я тобіе даю, што у хаті маю
Долі нэ угадаю.

Сярод песень многа ёсць такіх, якія выражаютъ насмешкі
над рознымі вясельнымі асобамі. Над маладой жартуюць так:

Ездів молодчык сіём год з сватамі
Выбрав діевчыну з довгімі пэтамі,
І на п'еч не влезэ і под п'еч нэ влезэ
Трэба рады даті і пэты утяті.

Насмешкі над старшим сватам такія:

А в старшого свата ложка як лопата
А в ёго дружкі — ручкі як подушкі.

Старшы сват, старшы сват
Нэ вміе ораті
Вуон повінён старшу дружку
На руках триматі.

Старшы сват, старшы сват
Нэ вміе косіті.
Вуон повінён старшу дружку
На руках носіті.

Сватка — старэйшая жанчына, якая садзейнічала выхаду замуж маладой — у сваёй песні таксама заяўляе аб сваіх заслугах:

Ой, матулю, чым я вам нэ сватка
Нэ злапала пташака,
З руочкамі, нүожжкамі,
З сінімі очкамі.

Вяселле збіраеща ў падарожжа да хаты маладога і на развітанне вясельнікі лішні раз напамінаюць маці маладой аб яе вялікай страце:

Огледілася маті,
Што дочки нэма в хаті.
Горчкі пуюд лавою
Заростут травою.

Абрад змяняе месца дзеяння. Маладая прыяджает ў хату, дзе з часам мае стаць гаспадыняй. Але, цікава заўважыць, што яе часам вітаюць не вельмі прыхільна на новым месцы:

Вынось, маті, діежку
Прывьюоз сын нэвіестку
Нэ у еі скрыня,
Нэ з еі господыня.

Нявесела адчувае сябе маладая на новым месцы, у новай сям'і. І таму матыў адзіноцтва і бездапаможнасці гучыць у песні:



201. Na weselu w parafii szczutowskiej, 1958

Ой прывэлі Олечку
Стала ў куточку.
- Прыімі мэнэ матонько
Як руодну дочку.

І не пацяшаюць яе вясельнікі маладога. У іх песнях ставілася ававязкі і цяжкар работы, які спадзе на нявестку. Праўда, гэтая песні часта прыбраны ў глыбокі гумар:

Нэ журыся Олю
Тут ті добрэ будэ.
З-пуд пэчы вода тэчэ,
Свэкруха хліба напэчэ.

Прыходзіць чарга і на *прыдане*. Старэйшыя гадамі вясельнікі маладой толькі цяпер прыязджаюць у дом маладога з пасагам. У іх песнях аб выкупе прыданага чуецца зноў тхненне даўно мінуўшай рэчаіснасці — ававязак заплаціць за маладую.

Вясельны абрад блізіцца да канца. Вяселле ў доме маладога звычайна заканчваецца на другі дзень, у панядзелак вечарам. Раней у Шчытагах на другі дзень вяселля адбывалася *пэрэцівane*. У час гасціны ў доме маладога вясельны *маршалак* падпаясваўся вышываным ручніком, які дарыла яму старшая дружка, браў у рукі кухонны валок і стукаючы ў полап трох разы абвяшчаў складанне маладым падарункаў. Кожны з гасцей з чаркай падыходзіў да маладых, з якімі выпіваў і ўручаў падарунак або клаў гроши, а потым маладыя пацалункам дзякавали кожнаму госцю за гасцінец. Цяпер падарункі дараць госці маладым пасля прыходу ў іх хату.

Як апошні этап вясельнага абраду, які ў Шчытагах захаваўся і да сёння, ёсьць вясельная гасціна ў доме маладой і маладога. Першая з іх адбываецца ў доме бацькоў маладой ў найбліжэйшы пасля вяселля чацвер. На гасціну абіраецца толькі найбліжэйшая сям'я маладой і маладога. Тут або сем'і маюць магчымасць зблізіцца да сябе як кроўныя, бо на вяселлі гэта бывае немагчымым. Гасціна ў доме маладога адбываецца ў найбліжэйшую суботу пасля вяселля і мае такі сам харектар як папярэдняя.

Вера Рышчук

Tekst stanowi fragment pracy magisterskiej Wipy Ryszczuk „Folklor i obrzędowość wsi Szczyty”, która powstała w 1978 r. pod kierunkiem prof. Aleksandra Barszczewskiego na Katedrze Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje i teksty pieśni zostały zapisane przede wszystkim od N. Kiryluk, U. Rybak oraz T. Kiryluk.

W latach siedemdziesiątych pieśni chrzcinne w Szczytach zapisywał Mikołaj Hajduk; ukazały się one drukiem wraz z zapisem nutowym Ludmiły Pańko, zob. „Niva” 1975, nr 3, nr 4, nr 5; 1976 z 20 czerwca.

Dodatek IV

Каляндарная абрааднасць вёскі Галады

Веснавыя абраады і песні

Веснавы абраад у Галадах пачынаўся з Благовіешчэння — *На Благовішчыне бусёл прылетіт і першы йдзе знэс, то взліке свято.* Перад гэтым днём пяклі буслову лапу. Гэта быў вялікі пірог упрыгожаны на версе цестам у форме бусловай лапы. У гэты дзень нельга было нічога рабіць — *у стёты дэнь навэть пташка собіе гнізда нэ робіла.*

Веснавая абрааднасць па часе супадае з Вялікаднём. Яго папярэджваў Вялікі пост. Самымі важнымі тыднямі быў першы і апошні тыдзень посту. На першым тыдні забаранялася есці нават рыбу. Нельга было весяліцца ў танцаваць. Можна было спяваць толькі песні рэлігійныя.

У нядзелю перад Вялікаднём святкавалі *Вэрбніцу.* Назва падходзіць ад слова *вэрба*, з якой прыбраной квіеткамі, *робіцца* віночок і *свэтіцца.* Людзі неслі яго да царквы, дзе свяшчэннік пад канец службы свяціў вярбку. Вярнуўшыся дамоў трэба было біць свяцонай *вэрбочкою* ўсіх членau сям'і, прыгаворваючы:

Вэрба б'е
Нэ я б'ю
За тыждэнь Вэлікдэнь
Нэ всікайся, нэ всірайся
Будь здоровы як зэмля
Будь бігушчы як вода.

Дзеці і моладзь біліся вярбовымі лозамі цэлы дзень. Вядома, гэтая лозы былі не свяшчоныя. *Хвошчуця і крычат*:

Вэрба хлос бёт до слёз
Вэрба бела бёт за дело
Вэрба красна бёт напрасно.

Свяцоныя *вэрбочки* клалі за святымі абразамі. Брали іх, калі першы раз выганялі ў поле жывёлу, каб забяспечыць яе перад хваробамі.

У апошні тыдзень перад Вялікаднём было многа заняткаў. Трэба ж і хату *помазаті і убраті і спэчы, а шчэ і до споведі пуйті*. Абавязкова перад Вялікаднём трэба было ісці да споведзі. Многа людзей хадзіла да царквы ў *Вэлікодны чэтвэр на 12 Евангелію*. Служба пачыналася каля шостай гадзіны вечара і цягнулася да поўначы. Праз усю службу трэба было трymаць запаленых свечак. Пасля службы свечак не гасілі. Стараліся запаленую свечку данесці дадому і абыйсці навокал хаты. У такі способ сцераглі хату перад усім ліхім, пажарам ці пакражай.

Старые жыльніковалі, як повячэрают у чэтвэр прышовшы з цэркви, то поснэдають у нэдіelu рано.

У *вэлікодну пятніцу* ішлі да царквы раней, зараз па абедзе. Ішлі *на вынос плашчэніці*. Складалі ахвяру перад сімвалічным гробам Хрыста. Клалі палатно, стужкі, гроши; у час працэсii хворыя пераходзілі пад плашчэніцёю, каб паздаравець. У пятніцу трэба было спячы мазуркі і бабкі, таму што ў суботу свяшчэннік свяціў ўсё гэта і ўжо тады пячы было сорамна. У суботу ў вёску прыяджаў духоўны і свяціў паску. *Паска* гэта пірог, на верху з напісам Х. В. (Хрыстос Воскресе).

Свяцілі ў капаньках, дзе разам з *паскай* клалі мазуркі, бабы, сыр, яйкі, мяса, каўбасу, соль і *ціеленъкое порося*. Збіраліся на мостках або у хаті, накладут *ціеленъку*, што у двух волокут, бо шчэ ж і *ціеленъке* порося мусово, або і двое. Начынят такое порося крупамі і стоіт вонэ. На тэму, колькі свяцілі, *адна з інфарматараў* гаварыла: *нэ полагаецца святіці вэльмі мнуого, туолькі куолько за тры дня зьесця*.

У Галадах да 1913 года была лазня. Якраз у суботу перад

Вялікаднём усе ішлі туды мыщца. Кажды ішов з віеніком, распаливалі пеč з камэню, грыгелі воду і мыліся.

З суботы вечарам ішлі да царквы на Всюночню. Гэтая назва адтуль, што трывала ўсю ноч. Вяртаючыся дамоў усіх спатканых віаецца славамі “Хрыстос Воскрэс”. Усё свята нельга было ўжываць якога колечы іншага прывітання.

Рана ў нядзелю ўсе сядалі за стол і снедалі. На стале было ўсё святочнае. *Найпяруч трэба зйесці проскурку і свяшчонэ іце.*

Яйкі, якія елі на першы дзень, былі свяшчаны аблупленымі. Таму што: *нэ можна на пэршы дэн Вялікодня біті яйца, бо будэш збіваті пальці*. Калісь, калі людзі хадзілі босьмі, гэта часта здаралася. *Бывало, позбіваеш пальці об брук аж кров ідэ, а маті кажэ: о то тебе за тое, што на пэршы дэн іце біла, то Буг тэбэ так покарарав.*

Вялікдзень святковалі тры дні і *усіе тры дніе трэба узяты свяшчонога зйесці*.

Перад Вялікаднём малявалі яйкі. Найчасцей кідалі іх ў ваду, дзе варылася цыбуля, так званы *цібульнік*. Гэта было *волочэні*. Самыя дзеці на другі дзень Вялікадня бегалі да сваіх хрышчоных бацькоў па *волочэні*.

У Галадах не было звычаю, каб па хатах хадзілі валачобнікі, якія, як калядоўшчыкі, спявалі песні. Дзеці святам гralі ў *выбіткі* і ў *голубка*. Игра ў *выбіткі* заключалася ў тым, што ставала двое дзяцей, трymала ў руках яйка і дагаворвалася між сабою, чым будуць стукаць — *пэрэдом чы задом*. Пэрэд гэта астрэйшае месца, а *зад* круглейшае. Стукалі яйкамі, чые паб'ецица, аддае таму, хто пабіў.

У голубка гralі так: *бралі шопэльку, отпіралі еі о порог, або об штось на дворые і по туой шопэльцы пускалі яйца. Пэршэ іце кожды пускав на пашу, а потуом ужэ другім стараліся, коб доткнуты тых іець што на пашы, чые іце доткнэ той ёго і забірае.*

Моладзь на другі дзень Вялікадня наладжвала танцы.

Ад Вялікадня да Тройцы спявалі песні, якія называліся *огулькі*. Да *Проводуов* спявалі кожны дзень, а потым толькі ў нядзелю. Гэта моладзь выходзіла на лавачку, пераважна на туую, якая была пад страхой і спявала. Матыў песень быў розны: і пра пару года — вясну і пра жыццё.

Прыйшла вясна, якая развіла дрэвы, напоўніла рэкі вадою,

прынясла цяпло.

Стойт вэрба зэлёна
Хто ж тобіе вэрбо кудры повів.

Повіла мэнэ тэпла вэсна
Тэпла вэсна, быстра вода.

Дівчынонько молодая
Чом ты смутна нэ вэсёла

Кажут людэ што муж нэ п'е
А што вэчур з карчмонькі йдэ.

Пропів коня вороного
Ідэ до дому по другого.

Міла моя выкуп коня
Тогда я буду любіті тебя.

Нэ раз нэ два выкупляла
Чэрэз окенко утікала.

Праца селяніна была абмежавана календарнымі святамі. И так, бульбу трэба было пасадзіць перад Мікалаем (22 мая), агуркі пасяць да Ануфрыя (25 чэрвеня), агароды папалоць да Яна (7 ліпеня), зажаць перад Пятром (12 ліпеня). Людзі вясной садзілі агародніну, а таксама кветкі:

Калісьці астры я й саділа
Ты помогав мніе полівать
Я про кохане той нэ знала
Мы тіхо з сэстрою жылі...

Ва ўсіх песнях праца пераплятаецца з каханнем:
Там пуд гаём,
Гаём зэлёнэнькім

Там орала дівчинонъка
Воліком чорнэнъкім.

Орала, орала,
Нэ ўміела гукаті
Той наняла козачэнъка
На скрыпонці граті...

Каханне ў песнях рознае. Так як сэрца дзяўчыны мягкае, яно выспейвала ўсё. Часта перашкодай у каханні была маці. Бывала, што хлопець, нацешыўшыся дзяўчынай, адыходзіў ад яе, а яна гэта перажывала:

Ой ў полі калінонъка зацвіла
Ой ужэ мніе дівчинонъка нэ міла
Ціловав я, міловав я, до сэрдэнъка прытіскав я
Бо я думав моя будэ.

Ой, дівчино сты ты сухотонъко моя
Людэ кажут, што ужэ ты нэ моя
Людэ кажут, я сам бачу
Чэрэз тэбэ ліёта трачу, за тобою молодую.

Ой, вэрніся козачэнъку, вэрніся
Есть у мэнэ міед горыелка напіся
І комора новенькая, і постелька біеленькая
А як схочэш той простішся.

Есть у мэнэ крынічэнъка бэзо дна
В туой крыніцы холадна водічэнъка
Ой схочу, той нагнуся, в травіе просплюся
А до тэбэ нэ вэрнуся.

Ой козачэ нэ ойцувскі ты сыну
Ты божывся што віек нэ покіну
А тэпэр ты покідаеш
Сэрцю жалю задаваеш і своёму і моёму.

Яна, не маючы дзе падзеца, здаралася, што канчала жыщё
самагубствам:

Дівіся Ваня ўжэ я побіегла
Туды дэ плавают човны
Зайшла до броду скочыла в воду
Нашла прытуолочок собіе.

Былі і песні пра дзяўчат, якія лёгкадумна паводзілі сябе:

На другую вэнсу каліна цвіла
Осталась Маруся то шчэй нэ сама
Осталась Марусі дітіна мала...

Калісь у вёсцы многа людзей памірала маладымі. Аб лячэнні
ніхто не думаў. Калі памірала мужу жонка ён браў другую,
а здаралася, што калі тая памірала і трэцюю, таксама было
з жанчынай, калі паміраў яе муж. Так, што дзеўці аставаліся сіратамі:

Сама я сама як вішэнка ў полі
Нэма і нэ будэ пожаловаті кому.

Батэнка нэ маю, сэструонка малая
Братік на военці, матюнка старая.

Ой, прыплынь жэ прыплынь мую братіку з водою
Возьмі мэнэ возьмі сіротіну з собою.

Ой нашто ж я маю тэбэ сіротіну браті
Обіцяўся Пан Буог шчасце і долю даті....

Айчым і мачаха займаліся толькі сваімі дзяцьмі, чужкыя хацелі
як найхутчэй выпхнуць з домау. Яны не апекаваліся сіратамі, не
ўплывалі на іх выхаванне:

Чужкы батько, чужкы батько, шчэй маті чужкая
А хто ж мэнэ пошкодуе, хоть я молодая

Посядают вэчэрамі з діеткамі говорат
А до мэнэ молодэй слова нэ промовяят.

У многіх песнях выступаў матыў жыцця замужкам, часта
ў гумарыстычным кантэксце:

А у мэнэ хата чорна
Жуонка брыдка нэ пожуорна
Чы то спіт, чы ліежыт
Всё нэ хочэ робітъ

А я свінём колатаю
Нэ досплю, нэ доідаю.
Шчэ й боюсь еі смэрті
Штоб на хаті нэ вмэрті.

Вясной прылятала зязюля, якая з'яўляеца персанажам
веснавых песняў - *огулькув*:

Зазуленька чуе
Соловіей тое чуе
Буог знае, Буог віедае
Дэ муюй мілы ночуе.

В сэліе пры дорозі
Поздоров ёго Божэ
В сэліе у вдовоныкі
Покарай ёго Божэ.

Нэ карай ёго Божэ
Нэ куоньмі, нэ воламі
Покарай ёго Божэ
Другобнымі слёzonькамі.

Тыдзень пасля Вялікадня — *проводная нэдіеля*. Людзі ідуць да
царквы памінаць памёршых. Свяшчэннік ходзіць па могілках
і моліцца над магіламі. У гэтую нядзелю, хаця і мінуў пост, яшчэ

не вянчающа. Як казалі — проводная нэдіеля е для нэбушчыку^{ов}, а таксама — у вэлікодны проводы кідалі яйця чэрэз будынок, уздовш будынку, коб віетёр нэ дэр стрыехі.

У веснавым цыклу важнае месца займаюць святы: св. Юрый, Св. Тройца і св. Яна. Перад Юрьевем пяклі пірог, а на свята ішлі з гэтym пірагом і яйкамі на жытa. Качалі гэтym па жыше, а таксама качаліся самі. *Качаліся по жыті, коб нэ вылягло.*

Тройцу святкавалі на сёмым тыдні пасля Вялікадня. Тады чысцілі і прыбіралі хаты. Кожная з іх была абтыкана *бабкамі*. Утыкалі бабку і ў страху, а таксама укопают у порозі *двіе беруозкі, в хаті прыбірают і тры дніе святкуют*.

З вясной былі звязаны многія палявыя работы. А пры tym не абходзіліся без забабонаў. Усё дзеля таго, каб мець добры ураджай, а пашкодзіць іншым:

- нэ можна як засіваеш пожычаті, бо будэ у шкоду іті
 - пэрэд ніякім роковым святом нэ можна пожычаті, бо будэ упадок
 - як садят картофлі і другі прыиедут садіті то нэ садят, бо прысадят. Тады гавораць: якого чорта віетэ ішлі садіті, як мы на полі.
- Асабліва многа забабонаў было перад св. Янам. Перад святам не можна было нічога пазычаць:
- прышлов суюшкі пожычаті, то жуонка выгнала, бо завтра Яна
 - на Яна як зобачат бабу на пасвіску і у еі мнуого молока то вона віедъма, устала рано і забрала молоко.

У ноч перад Янам хадзілі па кветку папараці. Ці сапраўды была яна, ніхто з інфарматараў не ведае.

Веснавы цыкл завяршаўся песнямі прысвяченымі сенакосу. Цэнтральная яго постаць — мужчына-касец:

Біел молоды сіено кості
Біел вдовіця юесті носіт.

Нэсла, нэсла, нэ донэсла
Край Дунаю поставіла.

Край Дунаю поставіла
І з Дунаём говорыла.

Му́ой сыночку мілюсенькі.
Му́ой Дунаю быструсенькі,

Чы мні́е тэбэ утопіті
Чы мні́е тэбэ годоваті.

Утопівши од Бога гры́ех
Годававши од люді сміех.

І мы будэм годоваті
І потішэнькі дожыдаті.

Тэматыку песень складалі пераважна сямейнае жыццё
і каханне:

А там Васіль сено косів
Тонкі голос пэрэносів.

Кінув косу об травоньку
А сам пошов до домоньку...

Позву́оль маті воду взяті
Буду піті шчэй гуляті.

Сярод сенакосных песень амаль не зберагліся земляробчыя
заклінанні. Пэўная заклінальная інтанацыя прысутнічае ў песні:

Шуміт гудэ, дошч будэ
Косці косят, Бога просят.

Дай нам Божэ погодоньку
На нашу роботоньку.

Коб нам сіено посушыті
В копітіе положыті.

А в хаті добрэ жыті
Міед, горыгелку піті.

Жніўныя абрады і песні

На пачатку жніва праводзіўся агляд жыта, іш колас ужо даспей.
Колосы згорнуті до сэбэ, як трэцяя і біліеют — колосы доспіелэ.
Адзін з інфарматараў так успамінае агляд жыта: *восьму шапкою
по коласах удыру і як у шапці зярнята е, то значыт ужэ доспіело.*

У Галадах быў калісь, а таксама ёсць цяпер такі чалавек, які
заўсёды як першы пачынаў жаць. Калісь быў гэта Ваврыен. *Ваврыен
побіег ужэ жаті, то вжэ і жніво почынаецца* — так гаварылі людзі.

Зажынаць можна было ва ўсе дні тыдня апрача панядзелка
і нядзея. Найчасцей зажыналі ў суботу, так як суботу лічылі лёгкім
днём. Жалі сярпамі. На першы раз жалі нямнога, так толькі, каб
пачаць. *Як зажав жыто, трэба зробіті крыж...*

Жніво працягвалося доўга, залежна ад пагоды — два тыдні
і больш.

Першая да працы ставала жняя самая спрытная і працавітая,
каб за ёю цягнуліся ўсе апошнія. Яна называлася *постатніця*.
Гаспадар найчасцей стаяў на канцы і апрача таго, што жаў, таксама
вязаў снапы. Вязаў ён *жэрэбіком*. Як было *жэнцюов 10-15 то быв
мушчына до вэзаня*. Сярпou нельга было несці да дому, каб не
было дажджу, а таксама нельга было браць сярпа з рук, бо



202. Sianokosy w Hołodach, 1957

*порыгежэш пальці.
Трэба яго класці на
зямлю і браць з зямлі.*

Снапы жыта ставілі
у ляшкі. Кожны гас-
падар меў вузкі кавалак
землі, так што ляшкі
стаялі ў адным радку,
адзін за другім. Жыта
у ляшках стаяла два ты-
дні.

Гучныя дажынкі спраўлялі
толькі багатыя гаспадары, да якіх
прыходзілі працаўцаў іншыя.
Апрача таго, *кажды господар*
мусіў іті жаті до батюшкі.

Гаспадар у дзень дажынак
браў у поле лепшую яду, гарэлку
і частаваў тым на полі. Пасля
жытніага жніва наступала ярына-
нае жніво. Жалі таксама як і жы-
та. Розніца была толькі ў тым,
як ставілі снапкі: *Овэс ставілі у*
пэтакі — штыры, а пяты на верх;
пшэніцу так як жыто, а ячміень
так як овэс. Ярыну трэба было зжаць да св. Ганны, таму што
Ганна — осення панна.

Жніўныя песні належалі да самых даўніх у вуснай творчасці
нашага народа. Свой пачатак узялі ў далёкай мінуўшыне, калі
нашыя продкі сталі займацца замляробствам, а збожжка склала
падставу іх існавання.

Складальнікамі жніўных песен былі перад усім жанчыны.
Гэта яны ад расы да расы, дзень у дзень гнуліся на полі з сярпом
у руках. У песнях выказвалі тое, што ляжала у іх на душы:

Ой, чыя то волока

Довга і шырока.

На юой жэнчыкі жалі
І пісэнку співали.

Сэрпікі золотые.
Жэнчыкі молодые

Наша пані домуе
Нам вечэру готуе.

Нам вечэра нэ міла
Постатніца втоміла.



203. Dożynki w Hołodach, 1958



204. Pora žniw w Krzywej, obraz olejny na płótnie Anatola Krawczuka

Дзяўчатацы марылі аб хуткім замужастве, аб рослым і чорнабрывым казаку, які вось — вось з'явіцца на пыльным гасцінцы, саскочыць з коніка вараненъкага, паклоніцца нізенька, возьме за біелу ручку і павядзе пад вянец:

Прыїезджае козак з ночы

Прычэпляе коніка до плетніе...

Часта хлопцы спявалі песні дзяўчат з камічным элементам:

Пошла Гандзя жыто жаті

Забылася сэрпа взяті

Сэрпа взяла хлеб забыла

Абы Гандзя в дома была.

Закідалі ім ляніства і ўхільнасць ад працы:

Дівчынонько ты моя

Чом ты така біела

Чы ты в полі нэ была
Што й нэ загорыела.

А я в полі была
Пшэнічэньку жала
А як сонце прыпэкло
В боронзіе лежала.

Такімі ж песнямі адспевывалі дзяўчата. Яны прадстаўлялі хлопцаў, як прычыну дрэннай працы:

Там дівчонка жыто жнёт
Та дівчонка вой да жыто жнёт
А солдатік снопы в'ёт
Кідай діевча жыто жать
Гуайдэм в холодок лежать.

Маладзіцы спявалі пра долю жанчыны у мужавай сям'і, дзе благі муж — п'яніца:

Посылала мэнэ маті
Зэлёнога жыта жаті
Ой чы жаті, чы нэ жаті
Чы ўті п'яніці шукаті

Ой, прыходжу я до дому
Лежыт мілы на постэлі
Вставай мілы годі спаті
Йдэм обое жыто жаті.

Устав мілы із постэлі
Вдарыў мэнэ по ліду
Роспустів вуон кров горачу
По вышытому рукавіцу.

Чы жаль тобіе моя міла
Вышытого рукавіца

Чы жаль тобіе моя міла
Свого білого ліца.

Ой, нэ жаль мую міленькі
Вышытого рукавця
Оно жаль мую міленькі
Мого білого ліца.

Сухі дубы розвіліся
Ліета моє мінуліся
Чоловічы кулакі
Даються во знакі.

Сярод жніўных песень былі і пра горкую долю ўдавы і сіраты:

Чого плачэш сіротіно? Чого тобіе трэба?
Дав я тобіе рукі, ногі, шчэ й світлыя очы
Робі, робі сіротіно до тэмніі ночы.

Былі песні аб здзеках і кгінах жонкі з мужка:

Біла жуонка мужыка
За чупрыну взяўши...

Ой, якое тэпэр
Той на свіеті право
Наб'е жуонка мужыка
Той пішы пропало.

У іншай песні у гумарыстычны спосаб высмейвалі нядбалства
і няздатнасць да работы.

Посіяв жыто і пшэніцю
Заборонавав я курыцёю
Жытко нэ взышло
Пшэніця всохла
Я молодая мало нэ здохла.

Даволі часта выступаў матыў гаспадара і гаспадыні. Гаспадыня паказвалася найчасцей у гумарыстычным аспекте. У адной з песень чуецца ктіна са скупой гаспадыні.

Наша пані добра
Зварыла нам вороб'я
На прыпічку варыла
На кусочки діліла.

Калі набліжаўся канец цяжкай працы, калі збожжа звязана, пастаўлена ў ляшкі, прыбрана пэрэпеліца, спявалі дажыначныя песні:

Пошли діевонькі
В ліес каліну ломаті
А молодіці
Пэрэпелічу лапаті.

Ад Ганны пачыналі пусцець палі, лічылася ўжо пачатак восені. Восеніскім календарным святам не харектэрныя ніякія абраады і песні. Восенню рвалі лён і слалі яго. Калі лён слалі, трэба было зрабіць з ёго крыжык і палажыць на камень, а затым тры разы перакуліцца, каб не забраў вецер. Апрача таго:

- звозят збуожэ, орут чорнуху, мотычкамі копают картофлі, ціпамі молотят, віеют шопэлькамі; бэрут шопэльку і махают пратів віетру, шопэлькою шчэ хучыей як так
- як жыто класці у сторону упэруч трэба класці камэнія, коб мышы нэ йіелі
- у клуні нэ можна йіесці, бо мышы усё зйіедзяят

Калядныя абраады і песні

Пачаткам гэтага этапу можна лічыць Піліпаўку, шасцітыднёвы пост перед калядамі, а заканчэннем — Масленіцу. У Піліповку або Вэлікі Пуост брунь Божэ ў'есті скоромнага. Я хотіела узяці скуроку з солоніны і разрызала пальца. Потуом як матэры призналася то вона говорыла: бач як ты зогрышыла, аж Буог покараў тэбэ, ой Божэ ж муюй, Божэ ж муюй, які грыех. У Піліповку

йіелі оліей, следзі, үйбулю, молучнога тожэ нэ можна было.

На пачатку посту перад Руздвом гаварылі так:

Дай Божэ прыждать коляд
Будэм піті, гулять
То у тэбэ, то у мэнэ
Лепі у тэбэ
Бо у мэнэ:
Хатка малая,
Жонка ліхая.

Каляда ў Галадах абазначала вячэру напярэдадні Руздва. Да яе рыхтаваліся многа дзён наперад. Калолі парсюка, прыбіralі хату. У дзень каляд жанчыны рыхтавалі спецыяльную ежу. Трэба было падрыхтаваць 12 страў. Найважнейшая з іх гэта: куця, боршч з грыбоў, кісель з аўса, селядцы. Усё постнае, аднак увесь дзень нельга было есці. Трэба было чакаць датуль, пакуль паявицца на небе першая зорка. Гаварылі: *ждэмо до зоркі*. Вечарам, як толькі загарэлася зорка, накрывалі стол. Да хаты гаспадар прыносиў сена і *коляду*. Пры tym прыгаворваў сваім дзесям:

Біегла мышка по лёду
І згубіла коляду
Пуйді Коля позбірай
Будэш міеті коровай.

Коляда гэта была кветка зроблена з каласоў жытага. Ставілі яе ў кут за сталом пад абразамі. Сена падсцілалі пад абрускі, клалі на лавы, на якіх сядзелі. *Вязку стена клалі пуд столом, бо на вязочлі спав Ісус Хрыстос. Сіено пуд обруском, сядалі на сіенові, бо Ісус Хрыстос родіўся на сіенові.*

Сядалі за стол так: на лаве пры сцяне дзеся, потым бацькі, дзед з бабкай, а з боку маті, *бо вона подавала*. Калі ўсе паядзяць вытяггают кожды стэблю сіенэчка, *хто найдовшэ вытягнув, той найдовш будэ жыті.*

Па вячэры ўбіralі ёлку, другія мыліся ў капаньках. *Ольга Грыгарук рассказвала, як убіralа ёлку: груш сушаных нарьежу,*

у папер ножом позакручую, цацок од запалок з пушкі, анёлкув навырэзую і так вбірала, а Рыгуор богаты як юлку вбрав бомбкамі, юлка богата, Божэ ты. Калі на каляду пагода — як зуорно будэ то грыбы будут, як хмурно то молоко будэ.

У начы людзі ішлі да царквы на *Всюночню*. Вярталіся рана. Людзі сустракаючыся першы раз гаварылі: *Поздравляю з празніком Рождеством Христовым*, трэба было адказаць: — *З тобою здоровым*.

На першы дзень свят усе дзеці, моладзь і дарослыя калядавалі. Называлі іх *коляднікі*. *Коляднікі* рыхтаваліся да калядавання на працяту некалькіх тыдняў перад святамі. Яны вывучалі песні і рыхтавалі звязду. *Од Вядэння можна співаті колядныя пісні*. Звязда была двухрадка дэвэтіружка, пяті ружка, однорадка, з прыгожымі кутасамі. Рогі абклейвалі каляровай паперай. На сярэдзіне быў выцяты і наклеены чырвоны месяц і зоркі. У сярэдзіну ўстаўлялі свечкі. Цэлую звязду, каб блішчэла, змазвалі алеем.

Песні співалі рэлігійныя, хаця слова былі перафразаваны, часта перакручаны. Былі яны пра Хрыста і іншыя святыя постаці. Калядаваць можна было ва ўсіх, апрача таго, у каго ў хаце хтось памёр.

Каляянікі ішлі пад акно і просячы дазволу калядавання, гаварылі:

Ныне Хрыстос родіўся
Весь мір веселіўся
Мы прышлі Хрыста хваліті
І ваш дом вэсліті
Жэлаетэ ілі нет.

Або выказвалі іншую фразу:
Кажэш пане господару
Глесню п'еті
Тввой двуор вэсліті
Нам і вам вэсёлым быті
Співаті чы ніе?

Ім адказвалі — *Співайтэ!*

Закончыўши песню каляднікі жадалі:

Віншуем вам паньство за Божэ Народзэне
Мы ходілі, коляды просілі
На годы, на свята,
На довгія ляты.

За калядаванне діетём давалі грошы, а старэйшым кубасу і грошы. Спіцяльно пэкут булочку хлеба і дают коляднікам. Апрача моладзі калядавалі і старэйшыя. Яны збіралі грошы і закуплялі ў царкве малебень, а рэшту аддавалі на царкву. Гэта і праиснавала да сёння.

Не ўсе гаспадары прымалі каляднікоў. Тым, якія не прымалі, прыспевывалі: Сучка вэртіцца // ... садовіцца // А в сюой хаті / / Нёма чого даті // Тут солому сікут // Пірогі пэкут.

Апрача рэлігійных спявалі і песні свецкія. Спяваліся яны маладажонам і малым дзецям, якое до року і нэ міло шчэ коляды. У песнях прысвечаных маладажонам падкрэслівалася прыгажосць і бағацце маладой жонкі:

Посэрэд двору явор зэлёны
Повядано нам
На туом яворы тры корыстонькі
Повядано нам
Пэрша корыстонька яры пшчолонькі...
Повядано нам
Друга корыстонька соболікі...
Повядано нам
Трэцяя корыстонька соколікі...
Повядано нам
Яры пшчолонькі Богу на свіечку...
Повядано нам
Соболікі пані на шубоньку...
Повядано нам
Соколікі пані на тшэвікі...
Слічная жона Ванёва жона...
Буог ёму дав
Слічная жона Ванёва жона
Выйді к нам.

Жонку параўноўваецца да каліны, зоры, месяца:
Ой, ясна красна, в лузі каліна.
Ой шчэ краснейша Ванёва жона.
По дворыё ходіт, як міесэць сходіт.
До сіені вошла, як зора зышла.
До хаты зашла панічэ сідят.
Шапочки дэржат і пытаюцца: чыя то жэна?
Чы то попова, чы королёва?
Ой, нэ попова, нэ королёва
А Ваня кажэ, то моя жэна.

У песнях аб нованараджаным дзіцяці выступала яго маці і бацька. Маці дома цешылася дзіцём, а бацька дзесяці на іх працаваў:

Ой, по столові, по тісовому, колядা
Ой по обrusу, по кружкастому, колядা.

Ой пані Ванёва сынка вповіла, колядা
Сынка вповівшы зрадовалася, колядা.

Зрадовавшыся лісты пісала, колядা
Лісты пісала міломы слала, колядা.

А еі мілого нэ было в дома, колядা
Пойіехав мілы на полёване, колядা.

На полёване в чыстое поле, колядা
В чыстое поле пуд гай зэлёны, колядা.

Пуд гай зэлёны, пуд гай вішнёвы, колядা
В пэршум городі жыто пшэніця, колядা.

В другум городі вішні, чэрэшні, колядা
Жыто, пшэніцю самі сожнэмо, колядা.

Вішні, чэрэшні самі счыкнэмо, колядা
Сынка Колю самі згодуемо, колядা.

У цыкл калядных абрадаў уваходзіць святкаванне Новага году і *Трох Круёлёў*.

Вечар перад Новым годам называіт *гоготухою*, або *богаты вэчур*. *Гоготухою* называлі тому, што калісь у гэты вечар хадзілі *гоготаті*, а *богаты* таму, што праводзілі яго багата і з мяснымі стравамі. Абавязкова мусіла быць кішка.

Гу-гу, дайтэ того, што з рогу
Кішкі з міскі,
Пірога з стола.

Гэтага жанчынам трэба было даць. Была яшчэ іншая гумарыстычная песня:

Васілёва маті прышла гоготаті
Піруг на лопаті
Жыта молотіті
Хліба добываті
Роді Божэ жыто на другое ліето
Корч корчысты, стэблю стэблістэ
З одного колосочка, коб была жыта бочка
А з одного віечка, коб было хліба піечка.

Калі ўваходзілі ў хату па кішку і пірог, спявалі:
Пане господару
Добры вэчур у тэбэ
Сподівайся доброго госця у сэбэ
Самога Бога з нэбесі.

У навагоднюю ноч вялікае значэнне надавалася варажбе. Дзяўчата збіраліся ў групах і стараліся разгадаць свой лёс.

На *гоготуху* хлопцы рабілі розныя шкоды. Знімалі вароты, выцягвалі вазы, затыкалі коміны, высыпалі попелам, саломай або шэкутом з прызьбы дарожкі паміж хатамі закаханых. На другі дзень, каб знайсці свае прадметы, трэба было шукаць у цэлым сяле.

Свята *Крэшчэнне* на мясцовых гаворцы называецца *Тры Круолі*.

Перад *Крэшчэннем* была такая самая каляда, як перад *Руздвом*. У вечары выносілі каляду. У царкве свяцілі воду і прыносілі яе дадому і свяцілі жывёлу, садок, хату, калодзеж; такім чынам уся вада ставалася свяночная. Калі вада пасвачана, можна было жаніцца.

Па сяле хадзілі *цыганы*. Гэта былі пераапранутыя хлопцы і дзяўчата. *Дурат нэ вядомо чого, пыхают попэлом, бэрут шэкут і кажут, што продают ітолкі і шчэ казалі — давай кубасу.* Гэта праиснавала да 1938 года.

На *Тры Круолі* хадзілі з *Гэродам*. Было гэта прадстаўленне, у якім выступалі: Гэрод, анёл, жыць, смерць, фэльдмаршалкі. Праходзіла яно на польскай мове. *Выходів круль, сядав сэрэд хаты за ім стражнікі, прыходів анёл, жыць, фэльдаршалок, смэрть:*

Круль: Dajcie spokój domowi siemu

Złotemu berlu

Przeklinajcie moje lata

O, tron mój złotem oblany.

Фэльдмаршалок: Najjaśniejszy monarcho

Ja jestem poddany waszej wysokości.

Жыць: Królu Herodzie

Co się dzieje w twoim rodzie

Narodziło się takie dziecię

Co ma królować na całym świecie

A twoje berło i korona

Bendo pod twoje nogi złożone.

Смэрть: Precz parchu z uczu moich

A to poszastam mieczem

Po kościach twoich.

Жыць: Aj wej!

A może pożałujesz?

Круль: A czyż moi mili

Rycerze weźcie broń, pancerze

I na kon czym przedzej siadajcie

Tam do Betlejem miasta dobiegajcie

I wszystkie dzieci w pień wycinajcie

I naszemu synu powagi nie majcie

A głowe z jego do mnie przynieście.

Гэроды праіснавалі да 1946 года.

Грумніці — гэта апошняе свята ў зімовым абраадзе. У той дзень людзі наслі ў царкву свяціць свечкі. Гэтымі свечкамі у хаце на бальках і ўшаках над дзвярыма рысавалі крыжкы, падсмальвалі валасы: *На Грумніці прыходіт з цэрквы нэ раздягаецца, свіечку запалюе і куончык волосоў прыпаліт святым оглём, а потуом дымом крыжкы е на балькові на двэрах, коб хвороба до хаты нэ входіла обкрапчуваліся.*

Летам свенцаныя свечкі *грумнічны* забяспечвалі перад громам. Час ад каляд да Вялікага посту гэта *мэнніці*. Канчаўся гэты перыяд *Мясляною*, калі наладжвалі танцы і гасціны. Ад *Масляны* пачынаўся ўжо Вялікі Пост.

На tym каляндарная абрааднасць аднаго года канчалася.

Ірэна Васілюк

Tekst stanowi fragment pracy magisterskiej Ireny Wasiluk – Ignatowicz: „Folklor i obrzędowość wsi Hołody”, która powstała w 1981 r. pod kierunkiem prof. Aleksandra Barszczewskiego na Katedrze Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Onformacje i teksty pieśni autorka zapisała od Zinaidy Bagińskiej, Olgi Grygoruk, Stefana Grygoruka, Tichona Niczyporuka, Marii i Stefana Wasiluków, Luby Onopiuk, Marii Kononiuk, Nadziei Jakoniuk, Mikołaja Sieliwoniuka, Stefanii Demianiuk i Paraskiewy Pawluczuk. Monografia liczy 215 stron i należy do najobszerniejszych takiego typu prac. Zadziwiające, jak prze bogaty i oryginalny folklor był jeszcze do niedawna żywy w tej wsi podmiejskiej.